



ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

КАЛГАСНЫЯ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ У БАРАЦЬБЕ ЗА БОЛЬШЭВІЦКУЮ РЕАЛІЗАЦЫЮ РАШЭННЯ МАЙСКАГА ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

У лютым гэтага года ў калгасе імені Кірава, Вагужыцкага раёна, створана партыйная арганізацыя. З першага ж дня яна разгарнула барацьбу за высокую сталініцкую ўраджайнасць і ў выніку ў гэтым калгасе з поспехам праведзена веснавая ўборка, прапалка. Калгас разам з ўсёўборанні сусрацае ўборку багатага ўраджаю.

У лютым гэтага года ў калгасе імені Кірава, Вагужыцкага раёна, створана партыйная арганізацыя. З першага ж дня яна разгарнула барацьбу за высокую сталініцкую ўраджайнасць і ў выніку ў гэтым калгасе з поспехам праведзена веснавая ўборка, прапалка. Калгас разам з ўсёўборанні сусрацае ўборку багатага ўраджаю.

ЯШЧЭ РАЗ АБ ПАРТЫЙНЫХ ГРУПАХ

Больш двух месяцаў назад «Звязда» пісала, што ў менскай гарадской партарганізацыі нічога не зроблена, каб ажыццявіць патрабаванні статута партыі аб стварэнні партыйных груп у пазнаартыйных арганізацыях. Але за гэты час становішча не змянілася.

НОВАЯ ПАРТЫЙНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ У РАЁНЕ

Пасля XVIII з'езда ВКП(б) Лепельская партарганізацыя значна вырасла. Па новаму статуту прынята ў кандыдаты партыі 100 чалавек і перавержана з кандыдатаў у члены — 38.

ВЫСОКАЯ УЗНАГАРОДА АБАВЯЗВАЕ ПРАЦАВАЦЬ ЯШЧЭ ЛЕПШ



Учора ў Менск выірдулі з Масквы сельскія настаўнікі ВССР, узнагароджаныя ордэнамі і медалямі Саюза ССР. На выяваце настаўнікі-ордэнаносцы былі дэля сусветны працоўнай сталіцы ВССР. НА ЗДЫМКУ: група сельскіх настаўнікаў-ордэнаносцаў на пероме Менскага выезда.

ПРЫЕЗД СЕЛЬСКІХ НАСТАЎНІКАЎ-ОРДЭНАНОСЦАЎ У МЕНСК

Раіца 19 ліпеня. Скоры поезд ічміцца са сталіцы нашай сацыялістычнай радзімы—Масквы ў сталіцу квітнечай Савецкай Беларусі. Даюму, у калгасныя вёскі, вяртаюцца сельскія настаўнікі ВССР, якія атрымалі ордэны і медалі Саюза ССР.

ЗА НОВЫЯ ПОСПЕХІ У НОВЫМ ВУЧЭБНЫМ ГОДЗЕ

1938-39 вучэбны год праходзіў ва ўмовах незвычайна вялікага ўдзельнага творчай актыўнасці настаўнікаў і вучняў. Пастарычныя рашэнні XVIII з'езда ВКП(б) яра акрэслілі гранічныя задачы савецкай школы ў справе далейшага развіцця сацыялістычнай культуры нашай радзімы, у справе камуністычнага выхавання падрастаючага пакалення і падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў для прамысловасці, транспарта, сельскай гаспадаркі.

Савецкая настаўніцтва, нахвінае гэтымі рашэннямі, па-сапраўднаму ўзялася за рэалізацыю мудрых указанняў таварыша Сталіна. Ніколі так напружана не прапалка савецкая школа, як у лін з'езда партыі. Савецкія настаўнікі і вучні ўдзялілі сацыялістычнай культуры нашай радзімы, у справе камуністычнага выхавання падрастаючага пакалення і падрыхтоўкі высокакваліфікаваных кадраў для прамысловасці, транспарта, сельскай гаспадаркі.

Лекцыя акадэміка М. Б. Міціна

Адзед прапаганды і агітацыі ЦК ВКП(б) праводзіць для партыйнага актыва 21 ліпеня ў 6 гадзін вечара ў валькім зале Лома партактыва лекцыю на тэму: «Вучэнне Леніна—Сталіна аб пабудове камунізма ў нашай краіне».

З ЛАРЫСАУ.

Асноўная віна ў гэтым перш за ўсё падае на райком партыі. Інструктары райкома за апошні тры месяцы ні разу не былі ў гэтай партарганізацыі і не казалі ёй ніякай практычнай дапамогі.

ГАСПАДАРЧЫ РАЗЛІК НА ЗАВОДЗЕ ГОМСЕЛЬМАШ

Умацаванне гаспадарчага разліку—неабходная ўмова паспяховага выканання сацыялістычнага плана па ўсіх паказальніках на любым участку прамысловасці. Ён павінен быць накіраван на забеспячэнне эканомію і беражлівасць расходвання дзяржаўных сродкаў (фонду) заробатнай платы, сыравіны, дапаможных матэрыялаў, наліва, на ліквідацыю страт ад браку, змяншэнне ўраўняльных расходаў і т. д.

Гомсельскі завод сельскагаспадарчага машынабудавання імені Л. М. Кагановіча заключыў 1938 год і 1-шы квартал 1939 года наступнымі вынікамі: план 1938 г. на вальной прадукцыі, у нязначных прац. 1926—1927 года, выканан на 101 проц. (142 проц. в 1937 г.). Выпрацоўка на аднаго рабочага складала 106 проц. да плана (126,4 проц. да 1937 г.). План 1-га квартала—106,9—106,9 і 104,7 проц., пры гэтым фонд заробатнай платы (з улікам перавыканання плана) расходван на 99,5 проц.

Лукшы і закончаны баланс гаспадарчай дзейнасці пеха, які адлюстроўвае сабекошт, нарматыўна па незавяршанай вытворчасці, астаткі матэрыяльнай і маёмасна-каштоўнасці. Начальнікі пехаў аналізуюць вынікі сваёй работы і, так сама як і дырэктар заводу, на вытворчых нарадах падвільяць вынікі работы за месяц, разгучыць на выяўленыя недахопы.

Гіа, пар, сіцеае паэтра і інш.), адносна па лік пехаў прапарцыянальна планавым разлікам, незалежна ад іх сараўнага ўжывання; гэта знімае адказнасць за кіравніцкі пехаў па расходах па ўказаных артыкулах і не стварае стимулу барацьбы за эканомію. У пехах няма патрэбных пчоўнікаў і вымаральных прыбораў.

Table with 4 columns: Description, 1937 г., 1938 г. План, 1938 г. Фактыч.

Table with 4 columns: Description, 1937 г., 1938 г. План, 1938 г. Фактыч.

Такая ілчучасць з'яўляецца рэзультатам недастатковай увагі з боку дырэкцыі да забеспячэння рабочых жыллем, рэзультатам дрэнных транспартных сувязей з градам, ад якога завод знаходзіцца на далёкай адлегласці, і слабасці культурна-масавай і выхавальнай работы.

Гомсельмаш мае вялікія нескрыстаныя рэзервы. Вялікіх вялікіх страт часу ў работы хвэн. Гэта папярэжаецца аналізам праведзеных фатаграфій рабочага дня; выяўлена, што многія рабочыя з'еза розных арганізацыйных і іншых непалаткаў трапяць на 20 проц. рабочага часу, а дырэкцыя, замест жорсткай барацьбы са стратамі, ідзе па шляху найменшага супраціўлення і прыбывае да звышчасовых работ (за 1938 г. было адпрацавана больш 24 тысяч звышчасовых гадзін).

За першы квартал 1939 года кармёрыны сабекошт параўнальнай таварнай прадукцыі (у т. р.)

Усіх колькасці і якасныя паказальнікі, у прыватнасці, даюцца поўны разлік загрузкі абсталявання, патрэбных для выканання плана станкагазін, асноўных і пасобных рабочых, фонды заробатнай платы, затраты на элементы і т. д.

Пёўма ажыццяўлена гаспадарка пераходзіць тут таксама нявоеасовы спуск разгортнутых пехаў. Так, на ІІ квартал 1939 г. асноўныя паказальнікі плана дачы да 19 красавіка. Рад буйных артыкулаў расходаў, якія непасрэдна залежаць ад пехаў (закрапавер-

Л. М. СОСІН.

ЗБЫЛАСЯ МАРА ВЯЛІКАГА ПІСЬМЕННІКА

Старэйшае пакаленне савецкіх настаўнікаў памятае, якім цяжкім і беспераўным было жыццё сельскага настаўніка ў царскай Расіі. Парскія сапраці і памешчкі балясы гэтага скармпага псбства культуры, трымаў яго ў чорным цэле, пазбаўляў і элементарных правоў. Яго абавязвалі «жыць у ладах з мясцовым духавенствам і сельскімі ўладамі», «не ўмешвалі ў грамадскія справы», ім камандавалі ўсакі, хто хапэў.

ШКОЛА МАЁ ЖЫЦЦЕ

Трыццаць пяць год я працую ў Ольніцкай пачатковай школе. Гэтым годам, Пазнаў я, як гаворыцца, усе прыгожыя жыцця і працы сельскага настаўніка. Перанёс нямаля злёзка ад прылітальніцкай пры царстве, але ўсё гэта не магло паўплываць агоме любові да школы і дзяцей.

1-га ЖНІЎНЯ АДКРЫВАЕЦЦА ЎСЕСАЮЗНАЯ СЕЛЬКАГАСПАДАРЧАЯ ВЫСТАЎКА

УДЗЕЛЬНІКІ ВЫСТАЎКІ НА ЎБОРЦЫ СТАЛІНСКАГА ЎРАДЖАЮ

ЗА ТРЫ ДНІ—СЕЗОННУЮ НОРМУ

Да ільняпераблення я прыступіў 15 ліпеня. Працую на ільняперабільцы ВНП-5. Разам з трактарыстам Кузьмой Андрэенкам мы выехалі ў першы дзень на палі калгаса «Чырвоны піонер». Звычайна сельсаведа. Незвычайная энергія і энтузіязм поўнілі нашы сэрцы пры відзе густота, рэўнага ільнянога масіва. І мы энергічна ўзяліся за работу.

За першы дзень мы даілі амаль чатыры нормы. Выцерабілі без 30 сотак 12 гектараў пры гэтым заданні ў 3 гектары. Заработак мой у гэты дзень склаў 135 рублёў, а заработак трактарыста Андрэенкі—121 руб. 50 кап.

Такой жа выпрацоўкі мы дабіліся і ў наступны дзень. Закончыўшы перабленне 22 гектараў ільня ў калгасе «Чырвоны піонер», мы пераехалі на палі селькагаспадарчай арміі імені Варашылава, Шыскаўскага сельсавета.

Сезонны план на перабліў ВНП-5 устаноўлены ў 36 гектараў за 12 календарных дзён. Аднак гэтую норму я ўжо выканаў за 3 рабочыя дні і змагаюся, каб даць за сезон рэкордную дробу—225 гектараў. У чым самотр маіх паспяхаў? Якімі метадамі я дабіваўся высокай выпрацоўкі?

А гэта вельмі проста. Трэба толькі добра ведаць машыну, вывучыць усё яе якасці і любіць яе адносіцца да работы. За работай машыны я сачу ўвесь час і па-хаду рэгулірую яе. У перабліўцы два асноўныя пасты: вільчун і выном. Ён увесь час стараюся адрэгуляваць машыну так, каб вільчун пас быў пачынуты тужэй, а выном пас слабей. Капі-ж будзе атрымавацца надарот, машына абавязкова будзе бусавалі і прамінаць незавязанымі палы калвалі ільняных сіялоў.

Апрача гэтага я шільна наглядаю за работай параніх дзятельцаў, якія размяркуюць захватваемую плошчу, ільню на

паўны часткі. Дзятельца трэба адрэгуляваць вельмі дакладна як у вышыню, так і ў шырыню і паставіць іх так, каб адлегласць паміж дзятельцамі раўнялася дакладна 37,5 сантыметра.

Мае ільняны непадалі я хутка ліквідую. Так, у першы дзень работы ў машыне зламаўся крайні дзятельца. Я яго адрэжу адрамантаваў. Іпер машына ў мяне працуе беспрэрабна.

Аднак трэба адзначыць, што праўленні асобных калгасаў дапускаюць многа істотных недахопаў, пераказваюць нармальную работу. У раззе месці участкі ільню, вызначаны для машынага пераблення, загалом не падрыхтоўваліся. Так было ў калгасе «Чырвоны піонер», дзе месці для першага праезду машыны не былі падрыхтаваны, а таксама не выбран лён на вузлавых закружоннях.

Вельмі адваецца на работе няясво-часовая падвозка вады, гаручага, прадуктаў для харчавання. У калгасе імені Варашылава 17 ліпеня машына працяла некалькі гадзін толькі таку, што не была падвезена вада для запраўкі трактара.

Усе гэтыя недахопы трэба неадкладна ліквідаваць, каб забяспечыць паспяховаю бесперабойную работу ільняперабліўкі ў далейшым.

Я гару адзіным жаданнем— з часцю выканаць узятае абавязальства. Да 25 ліпеня ў чэсь адрэжыцца другой сесій Вярхоўнага Савета БССР дам не менш 150 гектараў. А да 1 жніўня— дна адрыцца ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі, удзельнікам якой я сам з'яўляюся—выканаю поўнасоў самаабавязальства—выцераблю 225 гектараў ільню.

**Афанасій Паўлавіч ХОМЧАНКА,**  
ардынаносец, ільняцерабільчык  
Забывчанскай МТС Касцюковіцкага раёна.



НА ЗДЫМКУ — эмблема ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі. (Фотахроніка ТАСС).

УБІРАЕМ ПА 18—20 ЦЭНТНЕРАЎ ЗЯРНА З ГЕКТАРА

3 года ў год наш калгас заваёўвае высокі ўраджай. Сярэдня ўраджай за апошнія два гады складае 15,7 цэнтн. зернавых і 175 цэнтн. бульбы з гектара. Наш калгас зацвержан удзельнікам ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі і прадстаўлен для разгортнутага паказу.

3 вялікім уздымам калгаснікі нашай арміі разгарнулі ўборку багатага сталінскага ўраджаю. За тры дні мы ўбраві азімае жыта, працуючы на жніваках, Валіс Кавальчук і іншыя калгаснікі ў 134—2 разы перавыконваюць нормы. Таўска перавыконваюць нормы і на трыма жыве. Заўтра закінваем ўборку пшаніцы.

На працягу ўсяго селькагаспадарчага года, па спягам барацьбы за дастойную сустрэчу ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі, калгаснікі нашай арміі крок за крокам заваёўваюць высокі ўраджай. І сёння ўсе мы горды сазнаннем, што

старыня аплохана стаханавскай праца на калгасных палях. Міркуем атрымаць сярэдня ўраджай на калгасу 20 цэнтнераў пшаніцы, 20 цэнтнераў ячменю, 17 цэнтнераў жыта і 16 цэнтнераў аўса з гектара.

Заканчваем ўборку і стагаванне сена, засілаваем 67 тон зялёнай масы. Забі-спечым жывёлу смятнай зімоўкай.

У калгасе пачаўся аймалот. Абавяз-ваемся да дна адрыцца выстаўкі— 1 жніўня— поўнасоў выканаць план лібаваставак дзятельцаў.

16 ліпеня мы накіравалі ў Маскву на выстаўку выдатныя экспанаты новага ўраджаю.

3 непераненем чакаем гістарычнага дня адрыцца ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі.

**Н. ДЗЯЦЕЦ,**  
старшыня калгаса імені Тэльмана,  
Брагінскага раёна.

ГАНАРОВАЕ ПРАВА

Поспех ураджаю і якасць ільню зараз рашае свечасоўва ўборка і правільная арганізацыя наступных працаў яго адрэцоўкі.

17 ліпеня ў нашым калгасе распачалося масавае перабленне ільню. Да ўборкі ільню прыступілі званні Мары Каролька, Насіі Маншаровай, Мары Рашотнікавай і Аверыя Каролькі.

Паміж званні шырока разгортваецца сацыялістычнае спаборніцтва за хутчэйшае і высокая якасць пераблення ўборкі.

За апошнія два гады мы зымалі ў сярэднім з кожнага гектара па 4 цнтн. высокая якасць ільнявалатка. Лён здаі дзятельца сярэднім нумарам 17, а значную частку валакна ў мінулым годзе мы здаі 18—20 нумарам. За высокую ўраджайнасць ільню наш калгас зацвержан удзельнікам ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі. Але гэты ўраджай нас яшчэ не задавальняе. Змагаемся за больш высокі ўраджай.

Каб-б у мінулыя гады ў нас была правільна арганізавана праца, можна не сумнявацца, што ўраджайнасць ільню была-б значна больш высокая. На жаль, у мінулыя гады ў нас не былі арганізаваны пастаянныя званні. Гэтую памылку мы сё-лета ўдзілі. Арганізаваныя вясной пастаянныя ільняводчыя званні з усёй энергіяй змагаюцца за высокую ўраджайнасць. Званні ўзялі на сябе абавязальства на асобных участках зняць па 12—14 цнтн. валакна з гектара. Сярэдня ўраджай ільнявалатка

па калгасу сёлета будзе складаць не менш 6 цнтн. з гектара.

Зараз на перабліў ільню звенні праводзяць самую старанную сартроўку сямблёт. Сартроўвалі лён мы бусем не толькі іпер, але таксама пасля аймалоту і пасля зняцця са сямблётцаў.

Прабавіць старанную сартроўку, арганізаваную правільны догляд за ільном на сямблётцы і пры пярвочнай апрацоўцы, мы абавязкова здаіма сёлета дзятельца частку ільнявалатка 26 нумарам.

Для рассяліў ільню мы ўжо іпер падрыхтавалі сямблётцы; поўнасоў пры-вільчун і гатуём ільнясушыныкі і мяль-на-трамваліныя пункты. Божае звязно з сваёй ўчастка будзе асобна апрацоўваць і зваць ільнявалатка дзятельца.

Высокая якасць ўборкаў і добрай арганізацыі пярвочнай апрацоўкі ільню калгаснікі нашай арміі рыхтуюцца дастойна сустрэць адрыцца ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі, права ўдзелу ў якой намі заваёвана.

Перад намі зараз стаіць задача не супакойвацца на дасягнутым, а яшчэ лепшай работай замацаваць за калгасам пачотнае права ўдзелу ў выстаўцы ў 1940 годзе.

**І. Н. МАШКАРОУ,**  
старшыня калгаса  
імені Варашылава,  
Еўлахаўскага сельсавета,  
Талачынскага раёна.

ШКОЛА ПЕРАДАВОГА ВОПЫТУ

«Усеагульная селькагаспадарчая выстаўка дае цэлую праграму для ўздыму сельскай гаспадаркі. Яна паслужыць оправа ўсеагульнай папулярызачай перадавоў сельскай гаспадаркі, папулярызачай і пашырэнню лепшых прыкладаў іх работы» (В. Молатаў).

Усеагульную селькагаспадарчую выстаўку, да адрыцца якой з вельміным уздымам рыхтаваўся ўвесь савецкі народ, на працу можна назваць аглядам перамоў калгаснага года. Усе экспанаты выстаўкі—гэта аправа сведчанне незвычайнага росту палітычнай свядомасці калгаснікаў, росту культуры савецкай вёскі і яе заможнасці, росквіту народнай творчасці і вялікай сталінскай дружбы народаў СССР.

Выстаўка грандыёзна. Ні на адной выстаўцы ў свеце не прымаля ўдзелу і не маюць прымаць удзелу столькі непаоратных гварыю матэрыяльных каштоўнасцей, наватараў і арганізатараў вытворчачай, пераўтваральнаў прыроды.

Наша выстаўка карынным чынам ад-розніваецца ад выставак, арганізаваных у капіталістычных краінах, у прыватнасці, ад выставак, якія наладжваліся ў царскай Расіі. То былі выстаўкі, на якіх паказваліся новыя якасці колькасці памешчыцкіх і кулацкіх гаспадарак. Маса працоўнага сялянства, якое выбывалася з сіла пад царскай эксплуатацыяй царскага самадзяржаўя, памешчыкаў і кулакоў, у гэтых выстаўках ніякага ўдзелу не пры-мала і, вядома, не магло прымаць.

Адрыцца наша выстаўка і ад першай савецкай селькагаспадарчай выстаўкі 1923 года. Там было прадстаўлена аднаасобнае сялянства, гаспадарчую аснову якой складалі конны інвентар і простыя машыны. Тады паказваліся толькі паспехі асобных гаспадарак.

Значэнне ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі 1939 года выдзіць да-дэ-


ка за межы нашай краіны. Наша выстаўка паказвае, як савецкі лад, які дзі-вільна намешчыўся, уздымае кулацкую кабалу, назаўсё-бніжыць кулацкую кабалу, назаўсё-бніжыць сялянства ад беднасці і гаспа-дасных таварных форм, 200 сотакса, 63 машына-трактарныя станцыі, больш 1.500 перадавоў і арганізатараў сельскай гаспадаркі, 38 навукова-даследчых інстытутаў і даследчых станцый, 16 калгасных хат-лабараторыяў.

Усе ўдзельнікі выстаўкі занесены ў Пацютную кнігу.

На выстаўцы шырока паказаны дася-пчынцы савецкай селькагаспадарчай наву-кі. Дастойнае адлюстраванне айнаўці тут працы акадэміка Лысенка, які ўзбагача-е і рухаюць наперад сельскую гаспа-дарку нашай краіны, працы акадэміка Пышына і аранома Дзержавіна на выяв-ленню многалетніх сартроў зернавых культур, працы акадэміка Вільямса і інш.

Спецыяльныя матэрыялы азнамяць на-ведальнікі выстаўкі з выдатнымі рабо-тамі смелых наватараў селькагаспадар-чай вытворчачай, стаханавіцаў сацыялі-стычнага земляробства—Ефрэмава, Маль-цова, Кізырова і іншых.

Наведальнікі выстаўкі зможа добра вывучыць вопыт лепшых лужей калгас-най вёскі— перадавых званявоўцаў, брыгадзіраў, старшын калгасаў, загалі-каў фермамі, чабанаў, даярак, цялятні-каў, коннахоў, свінахоў, трактарністаў, кам-байнераў, араномаў, заагэтынікаў, аргані-затараў сацыялістычнага земляробства.



Камбайн «Інтэрнацыяналь» (Чырвоныбарэжскі сельсавет, Жлобінскага раёна) абрае ў гэтым годзе добры ўраджай жыта. На здымку — Ф. Ф. Гаруцова на ўборцы жыта.

З ЧЫМ Я СУСТРЭНУ ВЫСТАЎКУ

У мінулым годзе я заваёваў першы-ства ў рэспубліцы па выпрацоўцы на камбайне «Комунар». За сезон я ўбраў 479 гектараў зернавых пры норме 200 гектараў. За гэтыя паказальнікі я зацвер-жан экспанатанм ўсеагульнай селька-гаспадарчай выстаўкі. Сязонны ўрач у-дстойў мяне вышэйшай узнагароды— ор-дэна Леніна. Гэта даю мне новыя сілы і энергію, каб працаваць яшчэ больш, яшчэ лепш, каб не занадта заваяваць першы-ства.

17 ліпеня я пачаў камбайнавую ўбор-ку ў калгасе «ІІІ Інтэрнацыяналь», Чыр-воныбарэжскага сельсавета. Першыя дні работы паказалі, што мой атрагет і людзі ўаўнае гатовы працаваць хутка і высока-якасна, гатовы ўбраць багаты сталінскі ўраджай, гатовы выканаць сваё абавяз-альства— ўбраць за сезон 600 гекта-раў зернавых.

Першыя дні ўборкі— напярэдняі для адрыцца ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі— самыя адказныя і самыя напружаныя. Да гэтага звычайнага дня я рыхтую дастойны паказунак: я абавязваўся да 1 жніўня выканаць дзятельцаў план ўборкі— 200 гектараў.

У мінулым годзе ў мяне былі частыя халастыя пераезды. Сёлета я ў асноўным пабезню халастыя пераезды. Буду ўб-раць ураджай у трых калгасях. У калгасе «ІІІ Інтэрнацыяналь» ўбраў 400 гектараў, у суседнім калгасе імені Тэльмана (Лу-каўскі сельсавет)— 150 гектараў, а по-тым буду працаваць у калгасе «Чапкоў-ніц», Чырвоныбарэжскага сельсавета. Гэ-тыя калгасы разпаложаны на суседству, і я не буду затрачваць многа часу на пераезды.

У кожным з гэтых калгасаў вызнач-ны спецыяльныя брыгады па абслугоў-ванню атрагата.

Мой атрагет увесь час працуе на тры-

най скорасці. Кожны дзень я буду ўб-раць не менш 25 гектараў. Такая выпра-цоўка на «Комунары» патрабуе ад усеі работніцкай атрагата асаблівай уважлівасці, дакладнага ведання сваёй работы.

Працуючы на камбайне, я ўсе свае ве-длы і вопыт работы перадаю работнікам атрагата. Упornaя работа да свае вышкі. Міхаіл Цалкоўскі 2 гады працаваў майм гаспадаркам. Сёлета ён працуе камбайне-рам. Угугуя працаваў у чоткім кам, сёлета ён таксама камбайнер. Я і сам увесь час павышаю кваліфікацыю. У пачатку года я наступіў вучыцца ў Рагачоўскую шко-лу механікаў МТС. 3 ліпеня я вярнуўся ў МТС на час ўборачнай.

Камбайн рамантавалі без мяне. І ад-крыта скажу, што дзятельца МТС наўваж-ліва адслася да гэтай адкавайшай ра-боты. Камбайн сля-так адрамантавалі і прынялі па акту як унаўне апраўна. 4 ліпеня я сам праверыў камбайн і зна-шю многа дэфектаў: барабан блуў сунуў уніз, пастаўлен стары, выгнаны птачо-чы трактарніёр, не адрамантаваны нальч і т. д.— усяго 34 дэфекты. Пачынуў работу было немагчыма, і я прыступіў да паўторнага рамонту. Прышлося разбі-раць усё вузлы атрагата— у кожным з іх былі дэфекты. Усе наспраўныя часткі я адрамантаваў і некаторыя з іх змя-ніў новымі. Не ўдалося толькі змяніць дзятельцаў з вядзельцаў вентылятара першай ачэсткі і з вядзельцаў трактарніёра вораха левага боку. У МТС не аказаліся гэтых запасных частак. Аднак, гэтыя не-дахопы не перашкозіць працаваць мяне з яшчэ большым поспехам, чым у міну-лым годзе. Гэтымі днямі мы атрымалі новыя звадкі, і гэты пазначны дэ-фект будзе ліквідаван.

**Бладымір Фаніч ГАРАЎЦОУ,**  
ардынаносец, камбайнер Жлобін-скай МТС.

НА ЎБОРЦЫ ІЛЬНУ

Мы ў калгасе «Комунар». Другага сельсавета, Талачынскага раёна. За высо-кі ўраджай ільню калгас залічан удзель-нікам ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі.

Яшчэ толькі 6 гадзін раніцы, а ўра-джайны нывы напоўнены вясным жопа-нам і званімі, радаснымі песнямі калгас-нікаў. Званні вышлі на ўборку.

Дзятельца ільняводчых званяў калгас-а з поўнай ушчэнасоў ў сваіх сілах па-члі ўборку багатага сталінскага ўраджаю.

На ільняных палі вышлі са сваім зья-ном лепшай званявоўка калгаса Каця Гаў-рыленка.

— Ну і янож-жа, кожны сямблёт ро-стаў у метр,— любіцца на палы старанай працы калгаснікі свайго зья-на, гаворыць званявоўка.— У нас і ў мінулыя гады былі высокі ўраджай ільню, але такога багатага ўраджаю, як сёлета, яшчэ не бывала.

У зямле Каця Гаўрыленка ільняны ўча-стак займае 4,20 гектара. На ўчастку вынас вельмі добры лён.

— Кожны гектар такога ільню даць абавязкова не менш 8 цэнтнераў высока-якаснага ільнявалатка,— гаворыць палы-шоўны да зьяна стар-шыня калгаса Марка Міхайлавіч Хіравец.

Чацвёрты дзень зья-но Каця Гаўрыленка дзятельца лён. Тут уведзена індывідуаль-ная звадэльчына, кожны дзень калгас-ніцы перавыконваюць нормы выпрацоўкі.

Убрана ўжо тры гектары. З вялікай лю-бобу і стараннасоў энтузіязна ільнявоў-ства сартроўваю лён пры перабленні, ад-біраючы сямблёт да сямблётца.

— Вось гэтага ільню,— паказваючы на адобраныя высокія снапы, гаворыць калгасніца Елена Валчук,— мы здаіма нашай зьявоўка 26 нумарам ільнявалатка.

— Мы яшчэ піколі не зымалі 26 ну-мара ільнявалатка,— гаворыць старшы-ня калгаса.— Але атрымаць такі высо-кі нумар у нас ёсць усё магчыма. Лён вырас добры, трэба яго толькі добра да-глядзець. Сёлета ў калгасе спецыяльна адвезены ўчастак на плошчы ў 3 гекта-ры, з якога міркуем дабіцца 26 нумара ільнявалатка.

Сярод званяў шырока разгортваецца сацыялістычнае спаборніцтва імені Сталінскай Пяцігодкі. Ільнявоўцы вытупаюць дастойна сустрэць дзень адрыцца ўсеагульнай селькагаспадарчай выстаўкі.

Ільняводчыя званні Каця Гаўрыленка, Тацьцяна Нарчук і Каця Кавачэна, сабор-нічаючы на дастойную сустрэчу адры-цца выстаўкі, заканчваюць перабленне ільню на сваіх участках. Усё па калгасу па 19 ліпеня выпраблена 16 гекта-раў, з гэтага ўраджаю 38. Да 24 ліпеня поў-насоў будзе закончана перабленне.

Пал спеціаліст адвезены добры ўча-сткі сенажаці на берагах ракі Друц. Во-пільныя ільнявоўцы на працягу пераказ-наліся, што самым лепшым месцам для выдзелі ільню з'яўляецца жывінец, а та-му яны рашылі правесці рассяі ільню ў канцы ліпеня і ў пачатку жніўня.

... Толькі з наступным позвага вепа-ра заканчывацца ў калгасе прапоўны дзень, заплоўнены выдатным поспехам, прапоўным уздымам. **С. НАЗНАЧЭУ.**

лаў, аслоў, пшунных зьяроў, птушак, тру-соў і інш.

Спецыяльны ўча-стак выстаўкі адвез-лен пад «Новае ў вёсцы». Тут разме-шчаны 26 розных па-вільчэнцаў, прадстаў-ляючых сабой тыпо-выя пабудовы сучас-най калгаснай вёскі: сельсавет, праўленне калгаса, машына-трактарную майстроў-ню, школу-сямблётку, дзіцячыя яскі, калгас-ны клуб і т. д.

Выстаўка выкаіка-ла сярод калгаснікаў сядлянства выключ-ную цікавасць. Пра-гэта наглядна сведчыць вельмівярая коль-касць заўя, якія атрымаў Галоўны вы-ставачы камітэт. 30 тысяч калгасцаў (12,4 проц. да агульнага ліку калгасцаў) надалі заявы з просьбай уключыць іх у лік удзельнікаў ўсеагульнай селькагаспа-дарчай выстаўкі. Атрымана 1.500 заяў ад саўгасаў, больш 900— ад машына-трактарных станцый, 15.000— ад калгасных жывёлагадоўчых ферм і дзе-сяткі тысяч— ад перадавоў і аргані-затараў сельскай гаспадаркі. Найбольш-лік заяў паступіла з Краснаарскага края, Татарскай і Башкірскай АССР, Узбекскай ССР.

Стаханавскі вопыт, сабраны на вы-стаўцы, стане адзінкам шырокіх мас калгаснікаў. У Маскву, на выстаўку, па-вінна прыхаць поўнабываю лепшых прадстаўнікоў арміі сацыялістычнага зем-ляробства. Найпершая задача ўсіх зямель-ных органаў, масовых партыйных, со-ветскіх і комсомольскіх арганізацый— уаорна арганізаваць пазыку на выстаўку калгаснікаў, работнікаў МТС і саўгасаў.

Экскурсанты вывучаць на выстаўцы лепшыя ўзоры арганізацыі работы, азна-мяцца з дасягненямі сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Гэты вопыт яны па-нысцую ў калгасы, МТС, саўгасы, у бры-гады, званні, калгасныя таварныя фермы.

Выстаўка— выдатная школа перадаво-га вопыту. На канкрэтных прыкладах ба-

рапбы за высокую прадукцыйнасць пра-цы, за высокую і ўстойлівую ўраджай, за большвыкае ўмяшчэнне калгасцаў, МТС і саўгасаў яна будзе абучаць стаханавскім метадам дзятельцаў і сотні тысяч працоўных калгаснай вёскі. Яна дапаможа многім калгасам, МТС і саўгасам уаорна арганіза-ваць вытворчасць, правільна пабудавалі унутрыкалгаснае жыццё, дабіцца новых поспехаў у барацьбе за ўмацаванне асно-вы калгаснага ладу— грамадскай гаспа-даркі, за выкананне і перавыкананне за-данняў трэцяй сталінскай пяцігодкі.

У прапагандзе дасягненняў сацыялістыч-нага земляробства навіна прыняць удзел уся савецкая грамадасць. Стах-анавскі вопыт, паказаны на выстаўцы, трэба шырока папулярызавалі праз дру-кі, кино, радыё, лясцы, гукары. Неабходна арганізаваць выступленні на радыё, у дру-ку, на сценах, канферэнцыях удзельнікаў выстаўкі і не наведальніцаў— калгасні-каў, работнікаў МТС, саўгасаў, спецыя-лістаў сельскай гаспадаркі.

Выстаўка будзе працаваць і ў 1940 го-дзе. Калгасы, саўгасы, машына-трактар-ныя станцыі, калгаснікі, рабочыя саўга-саў, не заваяваўшы права ўдзелу на вы-стаўцы ў 1939 годзе, зможа матчымась-ціць удзельнікамі ўсеагульнага агляду ў будучым годзе.

Добра падрыхтавацца да выстаўкі 1940 года— гэта значыць яшчэ шырэй разгар-нуць сацыялістычнае спаборніцтва за вы-сокі ўраджай, за высокую прадукцыйнасць працы, за высокую прадукцыйнасць жы-вельчэў, за культурную работу ва ўсіх галінах селькагаспадарчай вытворчачай.

Зараз у калгасях і саўгасях з вялікім уздымам разгортваецца ўборка ўраджаю і загатоўка селькагаспадарчых прадуктаў.

Калгаснае сялянства з вялікім натхнен-нем суграла раманне ІІІ ВНП(І) і СНП СССР ад скаіняні вясенню гэтага года ўсеагульнага з'езда калгаснікаў-ударнікоў. Рыхтуючыся да гэтага з'езда, калгаснікі ў масе сваёй паказваюць новыя ўзоры гераічнай працы на ішчане калгасцаў, на карысць радзямі. Расце лік ударнікаў, расце лік стаханавцаў.

Новымі вялікімі перамогамі супракае калгаснае сялянства ўсеагульную селька-гаспадарчую выстаўку.

